

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 176 (5850) 2 жніўня 1937 г. панядзелак ЦАНА 10 кап.

АРТЫКУЛЫ:

Передавы — Смела вылучаць маладыя большэвіцкія кадры.

Н. Рубін і Я. Сераброў — Аб падрыхтоўцы дзейнасці фашысцкіх разведкаў у СССР і задачах барацьбы з імі — 2 стар.

М. Чаускі, П. Кавалёў — Яшчэ раз аб справах Наркомаветы — 3 стар.

Фралоў — Пакрываюць школьнікаў — 2 стар.

Замест агляду друку — Дзіўны нейтралітэ — 2 стар.

У Асіпавіцкім раёне злачынна адносяцца да камбайнаў — 1 стар.

Герой Савецкага Саюза т. Спірыи у Менску — 3 стар.

Адказ савецкага ўрада на брытанскі план — 4 стар.

РА РУБЛЯЖОМ:

Надбрабязнасці пасаджэння палкаміі пры старшынні камітэта па неўмяшанню.

На фронце у Іспаніі.

Чыстка гарадоў Іспаніі ад шпіёнаў і фашыстаў.

Паветраная бамбардыроўка Цань-Цзіня.

10-гадзінныя рабочы дзень у Германіі.

Смела вылучаць маладыя большэвіцкія кадры

Ворагі народу рабілі ўсё, каб затрымаць рост кадраў і вылучэнне іх на аказаную работу. Асабліва яны ўточна намагаліся затрымаць рост і вылучэнне на гаспадарчую, савецкую і партыйную работу жанчын.

Палую сістэму школьніцтва шпійны, школьнікі і дыверсанты прыдумалі для таго, каб затрымаць рост кадраў. Сваю палую работу па атрымманню росту кадраў яны пачыталі ўжо ў школе. На іх ініцыятыўе Саўнарам БССР 9 жніўня прынята пастава па скарачэнню 580 камлектаў і класаў, лараз скасаваную па ўказанню ЦК ВКП(б).

Ворагі народу ўся прыбавілі выхаванне і рэгулююць мору з беларускіх школ, каб атрымаць сілны беларускіх рабочых і сялян матэрыял наступлення ў ВУР РСФСР.

Сотні і тысячы беларускіх рабочых, прайшоўшы школу сацыялістычнага спарбніцтва і ўдзяніцтва, сталініскія выхаванні — стэханіцы, агартаванцы ў банх за сацыялізм, вырасталі і падрыхтаваліся для зваржэўнай работы. Многія з іх вылучаны на кіруючую работу на прадпрыемствах прамысловасці, у савецкіх органах і палкам апрацаўлі себе. Гэты людзі складалі дэкаланы павары, а з іх можна зчыніць сілы. Аднак, гэты не робіцца.

Знаходзіцца яшчэ комуністы, якія ў сваёй рабоце па выхаванню і вылучэнню кадраў кіруюцца не ўказанымі вядзіка Сталіна, а «старымі», распрапанаванымі спецыяльна для такіх піль школьнікамі і дыверсантамі, аб неабходнасці прадэжнага навування людзей на пільной рабоце, перш чым вылучаць іх на аказаную работу.

Многія партыйныя работнікі скарызацца на істоту кадраў і ў той-жа час не прыцягваюць да работы вырастаных, правераных у барацьбе з ворагамі людзей.

«Людзей зольных, — гаварыў таварыш Сталін, — людзей таленавітых у нас дзесяткі тысячы. Трэба іх толькі ведаць і спечасова іх вылучаць, каб яны не перастойвалі па старым месцы і не пачыталі гііііі. Шукайце і ініцыяцые».

Ліквідацыя вынікаў школьніцтва нямыслима па-прадмушам і разам з тым смелым вылучэннем маладых кадраў. У БССР ішчэ нічога амаль не зроблена для ліквідацыі вынікаў школьніцтва не вырашаны ні ў адным раёне. У раёнах і райвыканкомах многа размоў, многа заклікаў да ліквідацыі вынікаў школьніцтва, але велікі мала робіцца або амаль нічога не робіцца ў таліне вылучэння кадраў.

Тав. Молатаў у сваім казядзе па лютаскім Пленуме ЦК ВКП(б) патрабаваў «граміць трактары і ішчыя школьнікаў і вылучаць новых, зольных, ахадных работнікаў савецкай ўладзе».

У праддсе барацьбы з япон-германскімі і польскімі шпіёнамі, трактарыстамі, бухарындамі і нацыяналі-фашыстамі вакол партыі згуртаваліся выхаванцы, таленавітыя людзі, аддалыя справе Леніна-Сталіна, пакараўшыя, што справа сацыялізма для іх даражэй жыцця. Яны і складалі той разер, з якога мы павінны ччыніць кадры для партыйнай, савецкай, гаспадарчай і прафесійнай работы.

Самым рашучым чынам неабходна разграміць школьніцкую тэорыю аб тым, бшпаца у нас няма кадраў. Кансерватызм у вылучэнні кадраў, усякія спробы тармазіць вылучэнне кадраў трэба разгладзіць як

пасобніцтва школьнікам, дыверсантам і шпіёнам.

Самага рашучага асуджэння заслугоўваць таксама спробы некаторых кіруючых работнікаў шукаць кадры для аказанай партыйнай, савецкай, гаспадарчай і прафесійнай работы дзесяці на старане. За ўсімі гэтымі просьбамі работнікаў у цэнтральных установах скрываецца або няўменне бачыць растуць людзей і выкарыстаць іх на рабоце, або нежаданне выхоўваць кадры, або, што часцей за ўсё, недавер'е да сваіх мясцовых кадраў, да мясцовай партыйнай арганізацыі. Партыйныя арганізацыі ўсім гэтым спробам павінны абвясціць самую рашучую барацьбу, патрабуючы смелага вылучэння маладых правераных кадраў на аказаную работу.

Выключнай увагі заслугоўвае вылучэнне жанчын. Партыйныя і савецкія органы абавязаны разглядаць выхаванне і вылучэнне жанчын на аказаную гаспадарчую, савецкую, прафесійную і партыйную работу, як важнейшую палітычную задачу партыйнай арганізацыі. Імяна комуністам, працуючым у рэспубліцы, якая мязе з капіталістычным светам, трэба ведаць аб выключнай аказанасці за выкананне гэтай задачы. Ніколі не трэба забываць, што ў сістэме ўмававання абароны нашай рэспублікі задача вылучэння жанчын на кіруючую работу з'яўляецца першаступеннай. У выхаванню жанчын на аказаную работу павінна будзе стаць на чале калгасаў, саўгасаў, савецкіх органаў, на чале пачаў. Вось чаму трэба ўжо лараз вырашчыць, выхоўваць і вылучаць жаночыя кадры на кіруючую работу.

Партыйныя арганізацыі амаль не выдупь барацьбы супроць асталяных настроў у адносінах вылучэння жанчын на кіруючую работу. Спробам ворага скаміра-метаваль перад масамі жанчын, якая знаходзіцца на кіруючым рабоце, ні адна партыйная арганізацыя ў апошні час не дае належнага апыру.

Задача партыйных, савецкіх, гаспадарчых, прафесійных і камсамольскіх арганізацый змагань, кансерватызм у вылучэнні кадраў, асабліва з жанчын. Самым рашучым чынам трэба зваржыць проці-дзействіе ворагаў вылучэнню кадраў.

Кіраўнікі партыйных арганізацый павінны ведаць, што вылучэнны кадры патрабуюць увагі да себе. Ім трэба дапамагаць, іх трэба абуваць. Ітэага да маладых вылучэнчых кадраў, адсутнасць работы па выхаванню іх з'яўляецца таксама справай антыпартыйнай, як і кансерватызм у вылучэнні кадраў.

Перад намі стаць аднакія задачы. Нашым кадрам прадстаіць пранесці велізарную работу. Выкарыстаць да капына замаскіраваных польскіх і нямецкіх шпіёнаў, зольных чым, ліквідаваць вынікі школьніцтва — перагарчыраваць задачы кадраў. Гэту задачу нельга вырашыць без авалодання большэвізмам, без умення разнаважыць ворагаў, без велікага метаду ворагаў. Вось чаму авалоданне большэвізмам з'яўляецца цэнтральнай задачай у выхаванні савецкіх кадраў.

Партыйныя арганізацыі яшчэ велікі мала робяць у гэтым напрамку. Сходны гаспадарчага астыва, якая павінны былі-б служыць школай для кадраў, часта ператвараюцца ў простую, дзельную вярную нараду. Усе памылкі ў выхаванні кадраў трэба выправіць. Па-большэвіцку, нарэшце, трэба ўзіцца за выкананне рашэнняў лютаскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна.

АБ УЗНАГОРДЖАННІ СТ. ЛЕЙТЭНАНТА СЕРОВА І ЛЕЙТЭНАНТА ЯКУШЫНА

ПАСТАВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА САЮЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт ССР паставаўляе:

За праўдзельнае дбаанне і выключнае летнае майстэрства ўзнагародзіць ст. лейтэнанта Серова А. К. і лейтэнанта Якушына М. Н. ордэнамі Чырвоны сцяг.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР А. ГОРКІН.
Масква, Крамль, 31 ліпеня 1937 года.

Аб назначэнні тав. ПЕТРУНІЧОВА Н. А. кіраўніком справамi Совета Народных Камісараў Саюза ССР

ПАСТАВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ САЮЗА ССР

Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставаўляе:

Прываачыць тав. Петрунічова Нікалая Алексеевіча кіраўніком справамi Совета Народных Камісараў Саюза ССР.

Старшыня Совета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАУ.
За кіраўніка справамi СНК Саюза ССР І. БАЛЬШАНОУ.
Масква, Крамль, 31-VII-1937.



НА ЗДЫМКУ: кіраўнікі партыі і ўрада таварышы СТАЛІН, ЕЖОВ, ЧУБАР, ДЗІМІТРАЎ і МІКАЯН перад выхадом з Крамля на Красную плошчу 1 мая 1937 г. Фото Ф. Кіслова (СФ).

У АСІПАВІЦКІМ РАЁНЕ ЗЛАЧЫННА АДНОСЯЦЦА ДА КАМБАЙНАЎ

ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ РАБОТУ ЖНЯЯК

У Чэркаўскім раёне больш двух тыднёў ідзе масавая апыру. Пры добрай арганізацыі працы, поўным выкарыстанні ўборачных машын за гэты час раён меў быць магчымы амаль поўнасьцю ўбраць ураджай з калгасных палёў, абмалачыць і гэтым самым забяспечыць спечасовае выкананне абавязанстваў перад дзяржавай.

25 ліпеня па раёну ажыта толькі 51 троп усіх зерных. Зьвока ажагага і абмалот недапушчальна зацягваюцца — ажыта зьвечна толькі днапаваю, а абмалочана толькі дзесятая частка.

У раёне велікі адстае перабрабленне ільну. Усёго выпераблена 21 проц. Толькі тры сельсаветы прыступілі да расшыў.

Жняўні на ўборцы скарыстоўвалі чырына. У некаторых калгасах прылазі свае рукі ворагі калгаснага будаўніцтва. Жняўні так арамантавалі, што яны не жнупь, а поўныя багаты ўраджай. Для прыкладу можна прывесці калгас «Шлях да сацыялізма» Горкаўскага сельсавета. У гэтым калгасе бшч тры жняўні. З імі былі арамантаваны «спецыялістам» Берозоўскім. Але як толькі іны былі пущаны ў работу, 10 гектараў торага жгта было сапансана. Ішпер яны стаялі. Някія мекы да Берозоўскага не прыняты, іны пакрыў старшыня калгаса Чарткоў. І гэты зусім не вылакова. Чарткоў чагоў вядзе калгас да развалу.

Раёком ВКП(б) і райвыканком 21 ліпеня ў сваёй паставе настанавалі неадкладнае холь ўборкі і вядлікі раздзі паліж жнвом, зьвокай і абмалотам, невыкарыстанне ўборачных машын, азначылі пільны раз ішчыя неахалю.

Прайшла пяцідзенька, з змен асаблівых няма. Раздзі як быў, так і бшч, мільны як прастайвалі, так і прастайваюць. Арганізацыі персанал, МТС і раймадзалець на чале з сваімі старшымі аграномамі Ляскаўном і Заўрусіным больш знаходзіцца ў горазе, у калгасе не выязджаюць, не аказваюць канкрэтнай дапамогі на мясцах.

Я. КУДРАЦОУ.

НЯМА БАРАЦЬБЫ ЗА ЗБЕРАЖЭННЕ ў РАДЖАЎ

Належны ўрок з факта школьніцтва ў сельскай гаспадарцы ў Аршанскім раёне не зроблены. Асабліва гэта адчуваецца ў Кулаўскім, Яромкавіцкім, Віравайшанскім і Тумнінскім сельсаветах. Памыяжнікі і дзаванна вясенніх фондаў не пакрытаваны. Не адзельны асобныя памыжнікі для маладых ўраджаю насенных участкаў. Ёсьць павары, што ў некаторых калгасах гатуюцца насенне бжэ змежна са звычайнае ярыном. Не дшч пакрытаваліся да ўборкі і апрабоўкі селекцыйнага ільну.

Многія калгасы раёна не забяспечылі партыёўку малаціных пунстаў і гумнаў для малаціны, дна зававання хлеба. У мільны годзе з раймадзалеца дакі школьніцкую ўстаўку, каб бжэвалі толькі новыя гумны. Гэта прылязо да таго, што калгасы не пакрытавалі стаякі бжыны, не рамантавалі іх. У рэзультат — у многіх калгасах хлб па-зольна малаціны па поў. Гумны няцелы, малаціныя пунсты не пакрытаваны ў калгасах Браўдзлянскага і Тумнінскага сельсаветаў.

У Аршанскім раёне няма барацьбы за належнае захаванне ўбрамага ўраджаю. А. Д.

УБОРАЧНЫЯ МАШЫНЫ ПРАСТАЙВАЮЦЬ

У Асіпавіцкім раёне працуюць два камбайны. Адзін з іх прыбўў у калгас імя Гікало, Ясеньскага сельсавета. Аказалася, што ад камбайнаў зборку не вылачыць, па нават уцэкаў. Потым скаміраваў, што не арамантаваны трактар. Камбайн, такім чынам, прастаў і два дні.

У Лапцінскім сельсаеве камбайнер т. Загароўскі павінен быў весці па вызначанаму маршруту паўднёвы камбайн «Комунар» у калгас імя Ежова. Але ў апошнюю хвіліну дырэктар МТС т. Накс чамусьці перадумаў, і прымусяў брыгаду ехаць з камбайнам у калгас імя Гікало, Дашніцкага сельсавета. Праэтэты камбайнеру не ўздзелі на дырэктара. Прыхалі, і аказалася, што хлеб яшчэ зольны. Гэта быў першы нічым неапраўданы прастой камбайна.

Далей па вызначанаму маршруту пераехалі ў калгас «Шэрае мая». Кіраўніцтва калгаса пакрытавала камбайнеру сюрпрыз — вылачыны пад камбайнаўную ўборку ўчастак імя напашталася (бжэ патрабы) ўбраць сярпам. Асталася раскіданая трыбыя і няроўныя ўчасткі. Такім чынам, без карысці трактар і камбайн гвалі дзесяць кіламетраў.

Нарэшце, 23 ліпеня камбайн зноў прыбўў у калгас імя Ежова. Вызначаны яму тут на два дні раней ўчастак, аказаліся ажытым. Прадстаівалі яму другі ўчастак.

Камбайнера т. Загароўскага, яго памочніка Васілеў Гагарова, Нікалая Каліна і трактарыста Міхаіла Дзегзага мы засталі за дзельні крокаў ад камбайна. На іх тварах ляжаў ахбат роспачы. Іны толькі-што сшылі свой аграгат. Поле на раёне, замечанае, часта палпаюцца імя, лагачны, бароны. Правацца нематчыма. Можна сапансавь камбайн.

Гэта-ж палумань, — заявілі камбайнеры, — такое добрае поле было забрававана за камбайнам. Загалалі ўбраць яго сярпам, а нам пакаліў васьмь гэты ніжкі-ччшыні ўчастак. Тут дзельніца варажэй рука. Камусьці хочацца скаміраваць камбайн, Вартуіць прастаіла, што ноччу нехта краўся да камбайна, ханеў сапансавь.

Прыведзеныя факты спяркаюць, што МТС прыце безаказна, што школьнікі дзельнічаюць. Ніхто сур'ёзна не барацца, каб найхутчэй сшыць гэтыя злачыствы.

ЛІКВІДАВАЦЬ ВЫНІКІ ШКОЛІЦТВА

Дыверсійная контррэвалюцыйная шайка наймітаў фашызма — Венек, Убаравіч, Дзэкаў і ішч, прынесла многа шкоды сацыялістычнай сельскай гаспадарцы БССР. Іны сталі вядлікай заварухі варучы капіталізм у СССР. Гэта зраць аваларыя фашысцкі сабак усякімі метадамі старалясь паслабіць магучыя нашы сацыялістычнай радзімы, пасяць незадаволенасць сирот калгаснікаў і рабочых саўгасаў.

Міма школьніцкага плаванання на рэзультат жывёлагадоўлі не прышоў і наш саўгас імя Гікало (Ветрынскага раёна). Вось-мем бжыную рагатую жывёлу. У саўгасе ёсьць аддаленае «Беззядовічы», дзе ёсьць бруцэлознае стада ў колькасці 105 галаў і сухотнае стада ў колькасці 92 галавы. Гэта сухотна-бруцэлознае стада і яго арганізмы ва ўчастку «Беззядовічы» з'яўляецца на вылаковам.

Усім нам вядома, што хвароба бруцэлоў і сухоты з'яўляюцца бжым буйнай рагатай жывёлы, што выласы, дзе насенна бруцэлозна і сухотна жывёла і сам

у калгасе імя Гікало сак т. Загароўскі вымушаны быў адну ноч пільнаваць камбайн, бо не далі вартуініка. Калгас не паставіў дзель абжыць куты, не пакрытавалі трактары імя вылакі зьрыва і пад камбайна. У першы дзень у калгасе імя Ежова камбайнеру пават не забяспечылі харчаваннем. МТС не выдала камбайнерам камбэронэў, акулараў.

Такое-ж стаповіцца са скарыстаннем ішчыя ўборачных машын. З двух трактарных спонаналак адна зусім не працуе, а трох тырвоказхватных ільняперабілак «ВНІІ-5» не працуюць дззе. Асталосі шмат неарамантаваных трактараў, маладарань. У выключна дрэннай рабоце МТС многа выны і Наркамзема БССР, які ні ў чым ёй не дапамог, хаця спонаніцца МТС выключна дрэннае.

Імяна ў безаказных адносінах да скарыстання машын прычыны марудных темпаў і вядлікіх страт.

Вось, напрыклад, Зборскі сельсавет. Ён займае апошняе месца ў раёне па ўборцы. Калгасы сельсавета маюць васьмь конных жняўяк, а працуюць толькі дззе. А тым часам у калгасах «Сядзько» і «Спю» пераставяе імячын. Збор калгасоў ні ў адным калгасе сельсавета не арганізаваны.

Дрэнна або зусім не скарыстоўваюцца жняўні ў многіх калгасах Лапцінскага, Верайноўскага і Касіньскага сельсаветаў.

У некаторых калгасах лён пераставаў. Уборачная плошча ільну ў раёне не такая ўжо вялікая — 1.350 гектараў. Многія сельсаветы мелі ўсе магчымыя кончыкі перабрабленне. Між тым, выпераблена толькі 21 проц. У калгас «Спю» прычалі ільняперабілку «ВНІІ-5». 4 дні яна разам з трактарам прастаіла. На паты дзень «успомнілі», што ў гэтым калгасе лён шчы і няроўны — машына не пойдзе. Ёе перагвалі ў другі калгас.

У раёне ўраджай не ў мору лепшы леташняга. Калгасы атрымаў вялікую дапамогу ад дзяржавы. Гэта яшчэ больш знімае палітычную і вытворчую актыўнасць калгаснікаў. Множанна рады стэханіцаў? Але райвыканком (старшыня Трызна) і раймадзалець (агачык Міхалюк) не кіруюць аператыўна ўборку, не ўзначальваюць барацьбу за ўборку бжэ страт. Няма ў раёне большавіцкай барацьбы за скарыстанне ўборачных машын.

І. ШЛЯФЕР.

СТАХАНАЎЦЫ КАЛГАСНЫХ ПАЛЁЎ

КАСІПОВІЧЫ, 31 ліпеня. (Па тэлеграфу). Касіповіцкая МТС 30 ліпеня выканала план ільняперабілак, які зацверджана ЦК і СНК БССР. 10 «ВНІІ-5» выперабілі 528 гектараў.

Лешыя ільняперабілаччыкі Хомчанка і трактарыст Дарашэнка выперабілі 66 гектараў, Сасонкі і Ісакаў — 65 гектараў, Грыбёў і Аўтухоў — 65 гектараў, Малашанка і Раманенка — 60 гектараў.

Прадаўжае ажагата за права ўзезу МТС на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

РУМІЛОУ — дырэктар МТС.

На 28 ліпеня 15 ільняперабілак Кругланскай МТС выперабілі 600 гектараў ільну. Лешыя ільняперабілаччыкі Шульц, Бутраёў, Вяршыні выперабілі ад 50 да 70 гектараў, ільняперабілаччыкі Шульц 20 ліпеня даў 13 гектараў, а за 21 і 23 ліпеня — 21 гектар.

Усе ільняперабілаччы працуюць добра. Сацыялістычнае сабарбніцтва разгортваецца. КУРБАЦКІ — нам. дырэктара МТС на палітчасці.

Калгаснін калгаса «Беларусь» Клічэўскага раёна, паказваюць бліскучыя поспехі на жнве жгта і рашчых правах. Калгасіна Маруса Іліяў выжынае за дзень на 0,85 гектара жгта; яна ў 7—8 раз перавыконвае сваю норку. Калгасіны Волда Мельнічонак і Хуміліна Юрчонак выжынаюць па 0,65 гектара. Высокія норкі выправоўні галва калгасіны і з калгаса імя Егорава, Нясіцкага сельсавета — т. Марфа Салзавіч, Ваа Раманенка і Така Бушнер.

А. АТРАШНОУ.

Перад пачаткам ўборкі ўраджай калгасіна калгаса «Чырвоны барыбшч», Грынаўскага сельсавета (Халоненскі раён), Антанія Сяргун завіла, што ў гэтым годзе яна будзе жнжынаць не менш 0,50 гектара ажажа. Сваё слова яна адрэ првёра выконвае. 21 ліпеня Антанія ажала поўгектара жгта (норма—0,12 гектара), выправаваўшы ў гэты дзень 6,25 прапалы. 23 ліпеня яна перадрала свой ракод — ажала 0,63 гектара ажажа — 7,5 прапалы.

На прыкладу стэханіцаў работы Антанія Сяргун адрэз калгасіны гатата калгаса Сяргун Мар'я. Мазаік Г. С., Мазаік Г., Сяргун В., Сяргун А., Равіна К., Равіна У., Равіна Я., Равіна А., Сяргун В. і ішчыя зжынаюць ад 0,30 з 0,40 гектара ажажа ў дзень. Атына, праўдзельна калгаса «Чырвоны барыбшч» (старшыня Казак) велікі дрэнна дзямалеца стэханіцаў калгасных палёў і іх рабоне.

Міх. МАТ'ЯРКА.

СЕЛЬСОВЕТ ПОЎНАСЦЮ ВЫКАРАЎ ПЛАН ЗБОЖЖАПАСТАВАК

НЕСЯТА, 29 ліпеня. (Па тэлеграфу). Наталаўскі сельсавет Клічэўскага раёна поўнасьцю выкаваў гадзавы план абавязковых паставак дзяржаве ў ліку 2915 цэнтнераў.

КАВАЛЕУ, ЖДАНОВІЧ.

ВАЕННЫЯ КАРАБЛІ ЗША АДБЫЛІ З ВЛАДЗІВАСТОКА

ВЛАДЗІВАСТОК, 1 жніўня. (БЕЛТА). 31 ліпеня прыбылі ў Владзіваосту азіяцкія эскадры ваенна-марскага флота Злучаных Штатаў Амерыкі ўзлы адначына на масавымі вода-спартыўнымі сабарбніцтвамі чырвонафлотнаў Піхаакіянскага флота і марскоў эскадры ЗША.

Фігулятурнікі Піхаакіянскага флота — чырвонафлотцы, камандзіры і іх жонкі паказалі сваё майстэрства ў вольным спорце.

У той-жа дзень — 31 ліпеня адмірал Ярыель на борне фламанскага карабля эскадры — крэйсера «Аугуста» — палазіў прыём. На прыёме прысутнічалі чачова выканавочы абавязкі камандуючага Піхаакіянскім флотам фламан 1-га ранга тав. Кірөөў, член ваеннага савета Піхаакіянскага флота і адначына адначына Піхаакіянскага флота і марскоў эскадры ЗША. Акудэў, старшыня гаралскага савета тав. Егораў, дэлемацыйны агент Наркамата замежных спраў тав. Тіханав, камандзіры Піхаакіянскага флота, іх жонкі і прадстаініцы гаралскай арганізацыі.

Вечарам афіцеры і матросы эскадры былі запрошаны ў гаралскі тэатр імя Горкага, дзе яны глядзелі аперату «Васіля ўдзав».

1 жніўня амерыканскія маракі апошні дзень гасцілі ва Владзіваостку.

Ранішкі афіцеры эскадры па прадстаілі

САМЫ ДЭМАКРАТЫЧНЫ ВЫБАРЧЫ ЗАКОН

Чырвонаармейцы, курсанты, камандзіры, падпартыйнікі і жонкі начальнікаў скла-ду Н-скага артыльска гарача вітаюць новы выбарчы закон. Ва ўсіх падраздзя-леннях праведзены палітінфармацыі, тута-кі і лекцыі, прысвечаныя «Палажэнню аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР». Вылі-кую дапамогу палітпарату аказваюць чырвонаармейцы-комсольцы, прадуючы чыткамі і агітатарамі.

У інтэрв'ях, у лекцыях, на артылі-тоне, які час пераходзіць у аглядні за-піскаўнае абмяркоўваюць гэты гістары-чны дакумент, раскрываючы на падставе Сталінскай Канстытуцыі.

У падраздзяленні, дзе палітруком та-з. Гарбар, паміж адзінцамі арганізавана сацыялістычнае спаборніцтва на лепшае вывучэнне «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» і на лепшую прапа-ганду яго праў п'ятым на разліку.

Чырвонаармейскі тав. Церапей задуле: — Советскі народ узабагаціўся дакумен-там, які з'яўляецца ўвасабленнем вылікі прынцыпаў, запісаных у Сталінскай Кан-стытуцыі. Наш выбарчы закон — самы дэмакратычны ў свеце. Ён палкам адпа-вада Канстытуцыі СССР, тваром якой з'яўляецца вялікі Сталін.

Курсанты вучэбнага падраздзялення пас-ля лекцыі, прысвечанага новаму выбарча-му закону, у сваёй рэспондэнцыйнай пі-шму:

«...У нас ёсць Канстытуцыя, тваром

якой з'яўляецца таварыш Сталін. У нас ёсць цэнтр і выбарчы закон, які дае гра-мадзянам нашай краіны гарантыю наўра-тнага праяўлення ў жыцці прынцыпаў вы-барчых сістэмаў, устаноўленых Канстыту-цыяй СССР. Завержэнне выбарчых зако-наў — лепшы доказ нашай магутнасці. Мы прыкладзем усе нашы намаганні, каб та-бока вывучыць новае палажэнне аб вы-борах і без адзінага паражэння прасесці яго ў жыццё. Мы выберам лепшых з лепшых таварышоў у Вярхоўны Совет СССР. Наш кіраўніцтвам мудрага Сталіна мы будзем ісці ад перамогі да перамогі».

Чырвонаармейскія падраздзялення, дзе камандзірам тав. Церапейкаў, арганізавалі масавую пасылку пісем у калгасы, саўга-сы і на прадпрыемствы сваім роліам і знаёмым. Чырвонаармейскі тав. Валатаў пі-ша ў свой калгас:

— Новае выбарчае ў Советы будучы са-мымі дэмакратычнымі выбарамі ў свеце. І я і вы будзем галасаваць толькі за тых, хто бязмежна аддан нашай радзіме, хто па-большавіску змагаецца з ворагамі на-роду, хто апраўдае давер'е нас, хто ўсе сваё жыццё аддае на карысць нашай вялі-кай радзімы.

Вывучаючы новы выбарчы закон, байцы і камандзіры бярэць на себе абавязаль-ства па павышэнню якасці баявой і палі-тычнай падрыхтоўкі.

А. КАЛГАНЭ.



У Менск прыехалі ўдзельнікі павятравай экспедыцыі на Паўночны полюс — Герой Савецкага Саюза тав. Спірын і спец. нар. газеты «Известия» тав. Віленскі. Учора адбылася іх сустрэча з піянерамі горада ў менскім Палацу піянераў. НА ЗДЫМКУ: тав. Спірын спрод дацэй.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Т. СПИРЫН У МЕНСКУ

Учора ў Менск прыехалі з Масквы ўдзельнікі экспедыцыі на Паўночны по-люс — Герой Савецкага Саюза тав. Спі-рын і спецыяльны карэспандэнт газеты «Известия» ордэнаўнае тав. Віленскі. На вакале прыехаліх таварышоў сустрэклі прадстаўнікі партыйных і саветскіх арганізацый Менска.

Удзельнік тав. Спірын і Віленскі наведалі Палац піянераў і акаброт. У гутарцы з дзецьмі яны расказалі аб гістарычным па-ездзе на Паўночны полюс і яго заваяван-ні большасцю, аб жыцці на дрэбнучай стацыі.

Дзеці пільна влілі ўдзельнікаў аксе-дэнаў і прышлілі ім букеты кветак.

Вечарам у клубе металістаў адбылася сустрэча Героя Савецкага Саюза тав. Спі-рына і тав. Віленскага з рабочымі заво-даў імя Варыялава і імя Кірава. З'яў-ляючыся ў зале тав. Спірына і Віленскага было сустрэча ападысментамі ўсіх пры-сутніх.

ПАЗЫКА УМАЦАВАННЯ АБАРОНЫ СІЮЗА ССР 15 ГАРАДОУ І РАЕНАУ БССР ПЕРАВЫСІЛІ ПАДПІСКУ МІНУЛАГА ГОДА

З выключным удзямам прапавяецца падпіска на пазыку. Ужо да 29 ліпеня сумы падпіскі па рэспубліцы перавысілі 100 мільянаў рублёў, а па дачым кіраўніцтва ападыска БССР на 1 жніўня па рэспубліцы рэалізавана пазыкі на 101.380 тысяч рублёў. Па групе ра-бочых і служачых сума рэалізацыі перавысіла мінуслагоднюю падпіску на пазыку другой паліткі (выпуск 4 года) на 3.328 тыс. руб. Перавысілі мінуслагоднюю падпіску 15 гарадоў і раёнаў БССР.

ХРОНІКА ПАЗЫКІ МЭНСК МАГІЛЕЎ ОРША

Прапоўныя сталіцы БССР з неадарнай актыўнасцю падпісваюцца на пазыку ўмацавання абароны Саюза ССР. На 1 жніўня па г. Менску і раёну рэалізавана пазыкі на 16.374 тыс. рублёў. Сума мінуслагодняй падпіскі перавышана на 768 тыс. руб.

Магілёў Прапоўныя Аршаншчыны да 1 жніўня даў і пазыку дзяржаве 4.648 тыс. руб. Падпіска на пазыку 1936 г. перавышана на 193 тыс. руб.

Орша На 1 жніўня 1936 г. Пазыка другой паліткі (выпуск 4 года) па Магілёўскаму раёну была рэалізавана на 5.102 тыс. руб., а на 1 жніўня 1937 г. пазыка ўмацавання абароны Саюза ССР рэалізавана на 5.587 тыс. руб. Тамі чынам мінуслагодняя падпіска перавышана на 485 тыс. руб.

Небяспечным участкам па-рапейшаму астаецца бібліятэчны фронт. Ён аднапра-ма на воцку варожым элементам, якія прытуляюцца тут, праводзяць сваю работу. Варочанку, напрыклад, вылімаюць сігналы ад Пунтскай бібліятэцы ў Менску. У ста-новішчы запісчыкаў, бестраўнасці і без нагаду апраўдуюць бібліятэкі рэспублікі. Калгасынскія бібліятэкі-перасоўкі, які пішуться па награнічнага Дельчышкага раёна, пакінуць без узагі і нагроўто.

Многія бібліятэкі па правах заланаў польскіх шпіянаў засмечаны «літарату-ры» ворагаў народу. У бібліятэчным кі-раўніцтве НКА прапуюць людзі, якія за-лека не забяспечваюць кіраўніцтва гэтым важнейшым участкам культурнай работы. Апарат кіраўніцтва яшчэ не ачышчаны ад людзей неперавараных, аўна падааронх.

Выключна моцна дае сабе ачуваць шпіянаў і ў дзіцячых дамах. З любога дзе-тэма можна прывесці дзесяткі прыкладаў аб засмечанасці кадраў рознымі неназай-нымі элементам.

Нельга сказаць, што Варочанка ў сваёй практычнай рабоце па-сапраўдому ўзяўся за выкірдыць стаўленіцаў Дзякава ў арганасветы.

Наадварот, гэты «кадры» ён старанна прытрапе і захоўвае. Два важнейшыя за-дачы пачатковых і сярэдніх школ узда-цельва Краўцоў. Гэты Краўцоў у сваёй чале прапавяў сумеса з Дзякавым і За-дзерожком. З імі ён быў азізлаз, а зара-апаўся ў Наркомасвете.

Казлоў — бліжэйшы памочнік Краўцо-ва — лепшае размеркаванне кадраў. Дзе люд-зям, пасылка іх у раён знаходзіцца ў яго руках. Ён літаральна злекваецца наў-людкам. Калі яго габітае заўсёды таў-дэма. На 5—6 дні траіць людзі, каб атрымаць прызначэнне. Зачастую ў дзя-рэй гэтага Казлоў траіць дзяміна іні-суданты нася і сканчаныя вучобы. 31 лі-пеня было запісана на прыём 31 чалавек, але прынята ўсёго тры наведальнікі. Та-кая сістэма работы стварае заўсёды з 8 гадзін раніцы чаргу дз дзямі кіраўніц-

Агідныя справы ў віцебскай псіхалячэбніцы

(Пісьмо ўрача)

Гэта было 21 чэрвеня. У амбулаторыю межынскай больніцы звярнулася са сваёй 15-гадовай дачкой Тамарай калгасын-ка тав. «Актывіст», Патаманскага сельсо-вета, Мехалскага раёна, Шаўкунова. Пры медыцынскім аглядае аказалася, што Тама-ра з'яўляецца псіхічна хворай і падлягае неадкладнаму спецыяльнаму лячэнню. У гэты-ж дзень у суправалжэнні сваёй мат-кі дзючынка была дастаўлена ў віцебскую псіхічную лячэбніцу, дзе іна і была пакі-нута на лячэнне.

Адна, пасля двух тыдняў, Шаўкунова зноў з'явілася са сваёй дачкой Тамарай ў амбулаторыю межынскай больніцы. У гу-тарцы ўрача з маткай і з медыцынскага агляду Тамары высветлілася, што дзю-чынка была вылісана з псіхалячэбніцы 7 ліпеня. Па дароце суправалжочы, які павінен быў не даставіць да большаю, атвалтаваў яе, напасе пачаснае пашкоджан-ні і пакінуў у ваіны час на 15—20 кі-ламетраў ад месца не жыцхадства.

Грубасе парушэнне статута сельгасарцелі

У калгасах Калдубінскага сельсовета, Бягомльскага раёна, сістэматычна і груба парушаецца статут сельгасарцелі. Ва ўсіх пасці калгасах сельсовета многі калгас-нікі апрача сваіх прыватных нораў за-сееві дадаткова па гектары-паўтара зямлі ў сваю карысць.

Калгаснік Пахомчык Ціт, з калгаса імя Сталіна, засеў 1,8 гектара, Цедарук Амелья—1,5 гектара.

У калгасах «Чырвоны Кастрычнік», «Чырвоная зорка», «Чырвонае Паддуб'ічча», «Чырвоны баяц» шмат хто з калгаснікаў засеў зямлю не толькі па-за калгасам, а ў межах калгаснага масі-ва.

Бяздушныя адносіны да адпачываючых

Партыя і советскі ўрад тула клопаюцца аб адрары прапоўных, ствараюць ус-умовы для здаровага і культурнага ад-пачынку. Аднак гэтага не апраўдзілі пі не хочыць апраўдзіць кіраўнікі чонкаў-скага дома адпачынку. Гэта відаць з та-го, як яны прапуюць.

Харчаванне ў гэтым доме адпачынку выключна дрэпае, аднастайнае. На спе-дапе даюць сухую каўбасу нізкай якас-ці. Гарачыя снейданіі за ўсёе час адпа-чываючых не бачылі. Кофе заўсёды па-дпалена. Не лепш абстаць справа з ад-дзімі і вясляр. Халодны часта адпа-чаюць вадой, ад чаго ёсць захворванні. Ішчыя стравы не маюць патрабнай коль-касці тлуцтваў, яны вельмі насмачныя.

Культурныя дома адпачынку не адпа-вадае сваёму прызначэнню. Ён не здоль арганізаваць культурнага адпачынку апрачываючых. Таксама дрэпа пастану-лена.

Бяздзейнасць лагойскага райана

Лагойскі раённы аддзел нарасветы вель-мі мала клопаюцца аб культурна-масавай рабоце ў калгасах. У раёне ёсць дзве гу-кавія кіноперасоўкі, але райана не іка-візана, як яны скарыстоўваюцца, як кал-гасынскія забяспечваюцца кінокарцікамі. У Калачоўскім сельсавеце, напрыклад, на працягу двух год была пакавана толькі адна кінокарціна. Гэта было 4 красавіка

Калі-ж пабудуюць хату-радыльню?

Яшчэ ў кастрычніку мінулага года было адшучана 7 тысяч руб. на пабудову ха-ты-радыльні ў Ерменскім сельсавеце, Го-мельскага раёна. У першы дні сельсовет і старшыня калгаса «Чырвоны хлебароб» аэрычэна ўзяліся за работу, закупілі па-мышканне за 3 тыс. рублёў і перавезлі яго

з вёскі Ліна, Уваравіцкага раёна. Гэта памышканне аджалкі. Але яно і да гэтага часу стаіць без даху і гніе. Раённыя арга-нізацыі і ў першую чаргу райвыканком нічога не робяць, каб закончыць пабудо-ву хаты-радыльні.

Кірушкін, Нетылін. 1936 года. З таго часу кіноперасоўка ні разу не прыязджала. Два месяцы таму назад для дамоў со-пультуры прыбылі бібліятэкі, але работ-нікі райана не наклапаціліся іць ука-заванні, куды іх накіраваць. І воль на працягу двух месяцаў бібліятэкі ляжалі перухома на складзе БАКТА.

дася, праводзілася шпіяніцка. Шпіён Дзя-каў па апраўдальных прычынках пакінуў па-граічныя раёны ў апошняю чаргу па атастанні. «Директыва» Дзякава ажыц-цявіла яго памочнік Сміроў. Дзе-ж з'яў-ляецца Сміроў? Аказваецца, ён працявае па той-жа пасале поем. наркомна па атастанні, Варочанка рашыў, што гэты дзючыскі прахадзец «апраўдзіла» і даў яму ішчэ адну гаіну ў кіраўніцтва кадрам.

Ворагі народу — Дзякаў і Гельм, прыкрываючыся тым, што яны новыя ала-ды ў наркомасе — «новае кіраўніцтва», доўгі час культывавалі паддзіяства стваралі глебу для бяскампанісці. Пац-пшыль стварэння ім аўтарытату пры-крываліся іх школьна шпіянска работа.

І зараз пад шумок стварэння аўтарытату партыйнага арганізацыя, мясцом і калігот комсомала, папачаюцца закрываць смя-дуб'ё новых кіраўнікоў, явалі крытыку кіраўніцтва з парадку дня. Аб гэтым ярака свечылі апаіны актыві Наркомасветы і той факт, што ні алаво разу партыйная арганізацыя не заслужыла Варочанкаў аб прыняцці мерах па ліквідацыі вылікаў шпіяніцтва. Аварта было-б паслухаць Варочанку на партыйнай арганізацыі.

Тым больш, што сам Варочанка ў сваёй час доўга прапавяў з заклікам зорганам варочу Стасевичам, які ішо сістэматычна высоўваў на адкаваю работу. Вільма, што пасля работы ў якасці сакра-тара акружыма комсомала Варочанку Стасевич пасылае на работу ў якас сакра-тара Мюцлаўскага РК КП(б)В, дзе ў першы час дзючыскі прыраўнява баным польскім шпіёнам Дзякаў, Пастакоў і Ку-чышкі. Пярвыя гэты абсалютна забыў у партыйнай біяграфіі Варочанкі.

Прабравішыся па работу ў ЦК, Стасе-віч з непамарытай хуткасцю высоўвае Ва-рочанку на работу да сабе ў аддзел у якасці інструктара. Ші не пара партыкому заслухаць ікады Варочанкі аб ліквідацыі вылікаў шпіо-ніцтва і запісавання, да рэчч, акалічэна-сцяны, якія лажалі ў аснае кіраўніцтва Стасе-віча аб Варочанку. М. ЧАУСКІ П. КАВАЛЕЎ.

СПРАВЫ ТАЛАЧЫНСКАГА ЛЕСТРАНГАСА

У Талачынскім лестрангасе ўжо трэці варта зрываецца выліканне плана. Аў-абаза выканала сваё закланне па вызнач-за першае паўгоддзе толькі на 68 проц.

Сваю школьніцкую дзейнасць класавы вораг накіраваў у першую чаргу на тое, каб падарваць работу транспарта. 11 аў-тамашын беепераняна прастойваюць, спу-суюца і выліваюць са страві.

Гукавы транспарт застанова ішчэ ў горшым становішчы. Рабочыя коні заўсёды замучаны, слабасіяльны. Былы загалны абава Камышні і яго памочнік Нарчуту доў-гі час вывадзілі плага са страві. Іны зрывалі ацкуку, раскармаі асно, расбаар-валі сена, памідачы пагаляе коней без корму. Больш таго, коні зшпіянілі фі-зічна: калю па клячцы «Аморд» былі выкаляты вочы, другі выкручаны ногі, збыты і т. д.

Кіраўніцтва лестрангаса (начальнік т. Аршок) і партыйная арганізацыя (сакра-татар парткома т. Ражушкі) не заўважалі за ўсім гэтым падрыхтоўку класавы к-савы ворагаў. А апошня, карыстаючыся прытуленнем большасці пільнасці, тварылі і тварыць свае гушыня справы.

Зусім пазлаўна на тэрыторыі лестранга-са ворагі народу пазлацілі рапаўскі деса-завод, напасыні дзяржаве страт у суме больш 600 тысяч рублёў.

Партыйная арганізацыя не збрала са справы пакавага десазаводу патрабных палітычных вывадаў.

Сігналы аб школьніцтве, аб падхалістве, якое насалджаў дырэктар заводу Чарнін, пруступалі ў партыйную арганізацыю, у трыст (Гомель), у кіраўніцтва лестрангаса, але за іх не прысуджуваліся.

Падхаліства і ўгодніцтва глыбока ўка-раніліся ва ўсіх пакаваннях, а тэксам

і ў самім апарале лестрангаса. Гэта спа-рыстоўвае вораг, каб уцесніць большасці-кую пільнасць кіраўнікоў і беепаранана школьніц у лясной гаспадарцы.

Апарат засмечан варожымі элементам, якія харавыця паў крывом начальніка лестрангаса Аршюка. Усім-вядома, што на складзе прадуце пош Скараходаў. Ар-шюк па апошняга моманту абаранаў яго, лічыў «суздольным» чалавекам. Поп-жа не сядзіць шіка, як гэты думуюць кіраў-нікі лестрангаса, згубішышы класавую пільнасць. Ён ішчы самай прававой па-рыхтоўку работу.

Аб тым, што вораг дзючычае ва-ўсё, гаворыць такі факт. За 1936 год у лест-рангасе было 18 яшчэчных вылікаў. Кіраўніцтва лестрангаса, партыйная і профсаюзная арганізацыі лічыць гэты зусім немінучай з'ява. Ніхто з іх не вядзе барацьбы за пазлажэнне тэхнікі бееза-напасці і аховы працы, зле класавыя ворагі твораць свае гушыня крывавыя справы.

Тэхніка беезапапасці і ахова працы ў лесе зусім адсутнічаюць. Лесарубы не ма-юць самых неабходных інструментаў для работы. Рабочым па тыюне не паказваюць валы, каб вылікаць неадзаволенне.

Стаханавскі рух зусім не разгорнут, стаханавцаў ічаруюць. Райком саюза лесу і сільваву (старшыня т. Бабыні) не ведае стаханавцаў, не ікавізана іх патра-баў. Партыйны камітэт тэксам не зва-зан з лесарубамі. У гэты час евакалі-сты, кулацкія агенты праводзяць сарод членаў саюза актывісцую актывішчу.

Талачынскі лестрангасе забіты сваім трыстам, які не прыняў ніякіх мер, каб ачысціцца ад школьніц, ворагаў народу.

А. ЛОСЬ.

НОВЫЯ УСЕБЕЛАРУСКІЯ РЭКОРДЫ АВІАМАДЭЛІСТАУ

Авіамадэлісты цэнтральнай дзіцячай тэх-нічнай станцыі ў Менску, рыхтуюцца да гарадскіх і ўсесаюзных авіяпаборніцтваў лятучых мадэляў, устаноўлі раз новых уссебеларускіх рэкордаў па планерных, фюзеляжных, гідра- і хуткасных мадэлях.

Лепшы авіямадэліст Іваноскі паставіў рэкорд сваім планерам, які праляцеў 13 мін, 7 сек., фюзеляжная мадэль Ірбанові-чыца пратрымаўся ў паветры 59 сек. Гідра-мадэль Максімава пратрымаўся ў па-

ветры 30 сек. Хуткасная мадэль Мішы Куцінскага праляцела 50 метраў.

Выдатны рэкорд паставіў авіямадэліст, вучань трэцяй школы, 8 класа, Эдуард Тавуміюк. Яго мадэль планера праляце-ла 6.600 метраў за 1 гад. 15 мін.

1 жніўня каманда з 9 лепшых авіяма-дэлістаў Цэнтральнай дзіцячай тэхнічнай станцыі выехала ў Кастрычніцкі (Беры) на ўсесаюзны авіяпаборніцтва лятучых мадэляў.

РАНСКІН.

ЯШЧЭ РАЗ АБ СПРАВАХ НАРКОМАСВЕТЫ

Новае кіраўніцтва Наркомасветы паві-на было з першых-жа дзён узяцца за лік-відацыю вылікаў школьніцтва польскага шпіёна, бандыта Дзякава і яго прыраўна-Германа.

Факты, аднак, паказваюць, што апарат наркамата асветы і яго нарком Варочан-ка не зрабілі больш-менш сур'ёзных кро-каў для вылічэння і выкірдывання поль-скай шпіянаў, палых траіскаў-бухарын-скіх бандытаў з вышэйшых навуковых ішчы бандытаў з вышэйшых навуковых устаноў, педгагічных вучылішч, сярэдніх і пачатковых школ. Сігналы, якія мы і пачатковыя школы. Сігналы, якія мы і пачатковыя школы, замаскаваліся і па пра-дзякава акалічалася, замаскаваліся і па пра-дзякава ўказанні польскай разведкі пра-мываўе школьніц на фронце асветы.

Зараз вораг накіраваў сваю дзейнасць на арыў падрыхтоўкі да навучна-лага го-да. Асабліва гэта даю адуцельны ўдар па вышэйшых навуковых установах. Нель-га сказаць, што Наркомасветы невяліка пагражаючае становішча з падрыхтоўкі за новага навучна-лага гола.

Пад бокам наркамата знаходзіцца дзве буйныя рэспубліканскія навучныя ўста-новы. Не раз партыйная арганізацыя БДУ і асабіста сакратар парткома Гураці-скі асабіста аб пагражаючым становішчы гідных кадраў, аб неабходнасці ўмацава-ці раз сур'ёзных участкаў універсітэта, каб сур'ёзных участкаў запіска дзя-Асобна была падана закланна запіска дзя-Асобна была падана закланна запіска дзя-

На гэтыя пільніны на працягу лета не магі алказаць у Наркомасветы.

Ішчы больш пагражаючае становішчы ў педгагічным інстытуце, дзе нагала дзейнасць фашыскай банды асабіста дзе-кава і пачатковыя школы. Сігналы, якія мы і пачатковыя школы, замаскаваліся і па пра-дзякава акалічалася, замаскаваліся і па пра-дзякава ўказанні польскай разведкі пра-мываўе школьніц на фронце асветы.

Зараз вораг накіраваў сваю дзейнасць на арыў падрыхтоўкі да навучна-лага го-да. Асабліва гэта даю адуцельны ўдар па вышэйшых навуковых установах. Нель-га сказаць, што Наркомасветы невяліка пагражаючае становішча з падрыхтоўкі за новага навучна-лага гола.

Пад бокам наркамата знаходзіцца дзве буйныя рэспубліканскія навучныя ўста-новы. Не раз партыйная арганізацыя БДУ і асабіста сакратар парткома Гураці-скі асабіста аб пагражаючым становішчы гідных кадраў, аб неабходнасці ўмацава-ці раз сур'ёзных участкаў універсітэта, каб сур'ёзных участкаў запіска дзя-Асобна была падана закланна запіска дзя-

Усё гэта не вылікова, як не вылі-кова і тое, што ў інстытуце прапуюць неперавараных людзі. Так, вылічаныя як і географіі з'яўляецца нехта Малоеў, у не-цельскае матэрыялы аб сувязі яго з апа-дрыхішч. У сваёй «навуковай» рабоце ён неадаравоа ізаляваў фашызм. Выключ-на школы мы зналішы гэтыя матэрыялы ў Наркомасветы. Варочанка аблаў зара-з вылікае сваёго дзякава на месца. Прайшоў месца, і гэта справа па-рапейшаму маркуніаўца ў Наркомасвете.

Вост другі факт. З Ваганаўскай шко-лы, Карыяльскага раёна, нам павадмаля-юць, што «ам прадуце стаўленіца Дзякава Збарамірскай. Гэты малады—сэн дзямі-на, а потым кулака-кравяніцкі малачы сызлаз з за раінаў, актывіст выстуде з кантравапольскай агітацыі супроць калгасаў, ралісцы, апракалічаныя хуці і абналічаны ваіны. Гэты факт Варочанку быў гадомы 29 чэрвеня. Прайшо-

